



ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ НА ВЕРАСЕНЬ 2021 ГОДА

АБАНЕМЕНТ І МБА

«Промні асветніцтва» да Дня беларускага пісьменства	з 1 верасня
«Бібліотека. Время. Мы» ко Дню бібліотек Беларусі	з 1 верасня
«Соло на ундервуде» к 80-летію со дня рождзення <i>Сергея Довлатова</i>	з 1 верасня
«Среди звезд нас ждет неизвестное!» к 100-летію со дня рождзення <i>Станіслава Лема</i>	з 1 верасня
«Страсти жизни водят его пером...» к 85-летію со дня рождзення <i>Эдварда Радзінскага</i>	з 1 верасня
«Озоновый слой – щит Земли» к <i>Международному дню охраны озонового слоя</i>	з 1 верасня
«Здоровье суставов и позвоночника»	з 1 верасня
«Тоталитарная секта. Как противостоять ее влиянию»	з 1 верасня
«Здоровое сердце – основа жизни» к <i>Всемирному дню сердца</i>	з 15 верасня

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Вся мудрость знаний для тебя» да Дня ведаў	з 1 верасня
«Красота спасет мир» да <i>Сусветнага дня прыгажосці</i>	з 9 верасня
«Сокровища нашей библиотеки». <i>Выстава-прагляд кніг незвычайнага фармату</i>	з 15 верасня
«Человек-театр от истории...» да 85-годдзя з дня <i>нараджэння рускага пісьменніка-сцэнарыста Эдварда Радзінскага</i>	з 23 верасня
«Путешествуем вместе с книгой» да <i>Сусветнага дня турызму</i>	з 27 верасня

АДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДААННЯЎ

«Туристический потенциал Беларуси» да <i>Сусветнага дня турызму</i>	з 27 верасня
---	--------------

АДЗЕЛ КРАЯЗНАЎЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ І БІБЛІАГРАФІ

«Верасень – з досвіткам дзень» : <i>святы беларускага народнага каляндара</i>	з 1 верасня
«Нязгасная паходня асветніцтва» да Дня беларускага пісьменства	з 2 верасня
«Сваю Беларусь берагу, як сумленне...» да 75-годдзя <i>паэта, публіцыста Сяргея Законнікава</i>	з 13 верасня
«Выданні Віцебскай абласной бібліятэкі» да Дня бібліятэк Беларусі	з 14 верасня
«Між распаччу і надзеяй» да 90-годдзя <i>народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча</i>	з 27 верасня



АДЗЕЛ ДЗІЦЯЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ

«Про тетрадь и карту, карандаш и парту» да Дня ведаў	з 1 верасня
«Талантливый. Знаменитый. Любимый» да 105-годдзя з дня нараджэння Р. Даля	з 11 верасня
«Мы – новенькие книги!»	з 14 верасня
Выстава забытых кніг «Истории со старого чердака»	з 14 верасня
«Я праўду сэрца адкрываю свету...» да 90-годдзя з дня нараджэння Ніла Гілевіча	з 29 верасня

АДЗЕЛ ЭКАНАМІЧНАЙ, ТЭХНІЧНАЙ І С/Г ЛІТАРАТУРЫ

«Экономика и планирование на предприятии»	з 1 верасня
«Идеи для досуга»	з 15 верасня

АДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ

«Дзіўны саюз чалавечай творчасці з камп'ютарнымі тэхналогіямі» да Дня дызайнера-графіка	з 9 верасня
«Без музыкі цяжка ўявіць сабе жыццё чалавека...» да 115-годдзя з дня нараджэння кампазітара Дзмітрыя Шастаковіча	з 25 верасня

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«Выставка новых поступлений»	з 1 верасня
------------------------------	-------------

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ

«Новости в законодательстве Республики Беларусь» да Дня бібліятэк Беларусі	з 1 верасня
--	-------------

СЕКТАР ЗАМЕЖНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

«Книги, с которыми учатся, достигают успеха» да Дня ведаў	з 1 верасня
«ДилижансТур» да Дня бібліятэк Беларусі	з 15 верасня
«Фантастические миры Герберта Джорджа Уэллса» да 155-годдзя з дня нараджэння англійскага пісьменніка	з 21 верасня
«Романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда» да 125-годдзя з дня нараджэння амерыканскага пісьменніка	з 24 верасня
«Самоучители европейских языков» да Еўрапейскага дня моў	з 26 верасня
«Литературный Гид» да Сусветнага дня турызму	з 27 верасня
«Теория и практика перевода» да Сусветнага дня перакладчыка	з 30 верасня

НЯМЕЦКАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА

«У дапамогу выкладчыкам нямецкай мовы»	з 1 верасня
--	-------------